

# Ад рэдакцыi

## 1.

Яшчэ нядаўна будучы скіраванымі збольшага на “агульнасаюzonую”, савецкую гуманітарную прастору, навукоўцы-грамадазнаўцы асвойваюць беларускі інтэлектуальны рынак. Аднак ператварэнне “савецкага грамадазнаўца” ў “беларускага інтэлектуала” шмат каму даецца зь цяжкасцю. Сфармаваны цягам дзясяткаў гадоў съветапоглядны стандарт выяўляе свою дзіўную стабільнасць, асабліва ў частцы навуковага апарату і інтэрпрэтацыйных мадэляў. А безь іх грунтоўнай рэвізіі глянуць на съвет пановому праблематычна. Апрача таго, палітычны клімат у Беларусі ня надта спрыяе разрыву з традыцыямі савецкай гуманістыкі.

Тым ня менш, ablіčcha беларускай науки зъмяняеца пакрыёма. Допіс у рэдакцыю “ARCHE” былога работніка Берасьцейскага абкаму КПБ, а цяпер выкладчыка філязофіі Барыса Ляпешкі — знак эманцыяцыі гуманітароў сярэдняга пакалення, іхнай адкрытасці да дыялёгу з апанэнтамі “на полі праціўніка”. І гэта вельмі важна, бо толькі адкрытасць можа быць выходным пунктам для збліжэння. І наадварот, з закрытасці пачынаеца аддаленасць.

## 2.

Інтэлектуальны партрэт Барыса Ляпешкі, характэрныя рысы яго мысьлення выяўляюцца пры звароце да ягоных публікаций — ня толькі ў часопісе “Беларуская Думка”, пра якія гаварылася ў папярэдніх нумараў “ARCHE-Скарыны”. На бачынах “Советской Белоруссии” таксама

рэгулярна з'яўляюцца яго публікацыі на розныя злабадзённыя тэмы. У нядаўняй публікацыі “Анатомія ілжы” (19.07.2001) Ляпешка гнеўна пратэставаў супраць арышту і “зладзейскага” перавозу ў Гаагу экс-прэзыдэнта Югаславіі Слабадана Мілошавіча (свае маралізатарскія развагі аўтар адкрывае так: “Сусьветная і ў першую чаргу славянская гісторыя дастаткова насычана падзеямі, пасыля якіх адбывалася прынамсі маральнае ўзрушэнне грамадзтва. ...У нацыянальнай, славянскай гісторыі таксама досьць шмат выпадкаў маральных узрушэнняў грамадзтва”). У нарысе “Паміж намі, правінцыяламі” ад 06.07.2001 ён іранізуе з “отечественных самобічуючыхся псевдоінтелектуалов в тулупчиках с чужого плеча”, а ў эсэ “Аз есмь пуп Землі?” за 24.05.2001 вызначае Злучаныя Штаты як “супэрцывлізацыю, у аснову якой былі закладзеныя прагматызм, эгацэнтрызм, агрэсіўнасць і праага прыбытку “ў асабліва цынічнай форме”. І дадае: “Амэрыка, краіна стандартаў, у другой палавіне XX стагодзьдзя выбілася з сусьветнага цывілізацыйнага стандарту... У гіпэртрафаваным выглядзе праявілася палітычная нецярпімасць, мэтастазы якой нескладана пабачыць ува ўсіх кутках зямной кулі. Была паставлена на канвээр вытворчасць “фігавых лісткоў”: ад “правоў чалавека” да “правільных і няправільных прэзыдэнтаў”. У эсэ “Глёбус пад камлытай глябалізацыі” (24.11.2000) Ляпешка пайшоў далей у сваёй крытыцы “амэрыканскага ладу жыцця”: “... амэрыканізацыя азначае прапаганду аднапалярнага съвету з Манблінам у выглядзе канстытуцыі “айцоў-заснавальнікаў”... амэрыканізацыя... азначае

навязваныне гатовых стандартаў ладу жыцьця". Вельмі паказальныя думкі чытчы знойдзе ў зацемцы "Наша праўда" (12.01.2001): "... пра агульначалавечыя вартасыці можна і трэба ўзгадваць, але калі забясьпечаны нацыянальны інтарэс і асэнсаныя нацыянальныя прыярытэты". "Агульначалавечыя вартасыці" паводле сваіх адмоўных канатацый у мысленіні Ляпешкі неяк дзёуна спалучаюцца з "правамі чалавека" ("правы чалавека" неўпрыкмет ператвараюцца ў глябальную ідэялягему наступальнага характару, нават у ідэялягічны дручок, якім можна пляжыць тыя галовы, якія, нягледзячы ні на што, усё ж "не разумеюць" дабротаў, якія перад імі адкрываюцца... ("Меркаваныне: Пра сэнс гістарычных традыцый" (28.06.2000).

У дадатак да ўсяго наш апанэнт — носьбіт своеасаблівага пачуцьця гумару, якое напоўніцу выяўляеца ў выразах наકшталт "адказ шукай у катухах Эдыпавага комплексу, які сваёй элітнасцю і элітарнасцю нагадвае комплекс жывёлагадоўчы" або "задуменна-мэнтальнае калупаныне ў носе". Некаму такое пачуцьцё гумару можа падацца постмадэрнісцкім.

Гэтыя цытаты сведчаць, што пазыцыя і стыль сп.Ляпешкі тыповыя для яго-нага кола.

### 3.

Вэрсію ідэалёгіі, якую адстойвае Барыс Ляпешка, можна назваць "патрыятычна-крэольскай". "Патрыятычнай" таму, што яна чуйна адгукаеца на найменшыя зрухі палітычнага курсу сучаснага рэжыму (гэта стала асабліва відавочна падчас сёлетній перадвыбарнай гонкі ў працэсе маніпуляцый лукашэнкаўскіх палітэхнолягіяў з тэмай "беларуска-расійскай інтэграцыі", якая ніўннак трапіла ў "пропагандысцкі ценъ"; ідэолягі рэжыму вельмі чуйна адрэагавалі на рашэнні палітэхнолягіяў: калі трэба, зробім акцэнт на інтэграцыі, а як скамандуюць, выступім і за сувэрэнітэт). "Крэольскай" жа таму, што яна ў варунках постсавецка-

га нэакалінілізму ўвабрала ў сябе цяжка спалучальныя міжсобку элементы — іншародную культурную традыцыю і адначасна тутэйшы разнавід нацыяналізму, заснаваны перш-наперш на ідэнтыфікацыі з "маладой беларускай дзяржавай" і яе атрыбутамі (у тым ліку першым беларускім прэзыдэнтам).

Акурат фактарам нацыяналізму, а не нейкай міталягізаванай таталітарнай сівядомасці мысхільныя тлумачыць усе гэтыя "выкryвальніцкія" пасажы пра "двудушныя фразы аб "дэмакратыі" і "правах чалавека". Да слова, прыкладна такую пазыцыю займаюць і нацыяналістычныя плыні ўва ўсёй Эўропе (ад француза Лё Пэна да ўкраінца Зымітра Карчынскага, былога лідэра УНА-УНСО).

Досьць заканамерна, што для абслугоўваныня сваёй візіі нацыяналізму як "асаблівага шляху" Ляпешка карыстаецца аргументацыяй і прыёмамі той расійскай культурнай традыцыі, якая традыцыйна вызначалася ксэнофобіяй і ізаянізмам:

"Існуе, натуральна, і іншы пункт гледжання, згодна зь якім "мы" і "Эўропа" — цывілізацыйныя антыподы і "скрыжавацца" на можам ні ў водным, прабачце, ракурсе. Тут на трэба цытаваць эпігонаў, дастатковая назваць катэхізис адзінтаў дадзенай плятформы, працу М. Данілеўскага "Расея і Эўропа".

Пры гэтым неўпрыкмет адбываеца падмена паняццяў, бо аўтарскае "мы" ў гэтым выпадку ўжо абазначае ніяк не "Беларусь" і не "беларускую дзяржаву", а хутчэй тое, што пазначана ў першай частцы загалоўку працы М. Данілеўскага. Аднак для антынамічнага, канфрантацыйнага мысленія афіцыйных беларускіх ідэолягіяў гэткі падыход выглядае вельмі праектыўным, чым і тлумачацца такія частыя звароты да яго. "Нашае "славяно-фільства" і "заходніцтва" ёсьць карыкатурай на сапраўды глыбокія і зымястоўна насычаныя арыгінальныя ідэйныя плыні", — сцвярджае Барыс Ляпешка, і, відаць, сам не адчувае, наколькі ён мае працыю.

(Тое самае можна сказаць і пра пасажы накшталт “на нашым грамадзкім не-басхіле за апошні час так і не зьявіліся фігуры, роўныя сваім маштабам А. С. Хамякову ці П. Я. Чаадаеву. Як німа ёй зна-ку “Семірамід” ці “Філософіческих пи-сем”.)

Дык жа ““родавая” цяга да Pacei” выклікана прычынамі вельмі празайчынамі, таму што сфармаваная ў яе культурным полі інтэлектуальная традыцыя ў канфрантацыі з сусветнай цывілізацыяй сталася надзвіва актуальнай у першую дэканту незалежнай Беларусі.

#### 4.

Допіс Ляпешкі таксама съведчыць, як мала зроблена ў справе дзяржаўнага будаўніцтва за дзесяць гадоў беларускай незалежнасці. Ён выразна даводзіць, што ў асяродзьдзі беларускай інтэлігенцыі дагэтуль маюць шырокае распаўсюджаньне імперскія міты ў духу “савецкая эпоха стварыла дзяржаву Беларусь”, “да пачатку XX стагодзьдзя ў дзяржаўным сэнсе Беларусь была легендай”. І што самае фатальнае, сярод тых элітай, якія пайшлі на калябарацыю з лукашэнкаўскім рэжымам, не адбылося ідэнтыфікацыі з уласнай, айчыннай культурнай традыцыяй. Клішэ накшталт “маленькая Данія”, “невялічкая Чэхія”, “нацыянальная інтэлектуальная традыцыя наагул лёгка ўспрымала аскетычныя, рыгарыстычныя плыні” (відавочна, ідзеца пра расійскую, а не беларускую традыцыю) паказваюць, што беларускі інтэлектуальны афіцыёз дагэтуль дзівіцца на съвет праз чужбы акуляры.

Палеміка на тэму ідэалёгіі сучаснага беларускага рэжыму ў цэлым пацвярджае той відавочны факт, што ніводная палітычная сістэма ня можа стабільна існаваць без зваротнай сувязі з сваім грамадствам, без вызначэння прыцягальных перспектываў разьвіцьця. У выпадку Беларусі само зацікаўленыне гэтай тэмай ускосна съведчыць аб працэсе сувэрэнізацыі ня толькі празходні настроенай інтэлігенцыі, але ёй па-прарасейску настроенай часткі інтэлектуальных эліт.

## Удакладненъне

У артыкуле айца Аляксандра Надсана ў мінульым нумары “Скарэны” ў апошнім абзацы старонкі 4 трэба чытаць наступным чынам: “Паводле Агіевіча дадзены сказ павінен гучаць: “D(omini) Doctores, vos audivistis istum pauperem artitum doctorem juvenem”, што ён перакладае як: “С(падары) вучоныя, вы аўдыраваліся гэтым паўперам і artitum доктарам маладым...” Памылкі былі дапушчаныя па вінে Рэдакцыі.